

дымкаў і знікала ў гушчары. На Гара дзеншчыне Л. набывала зааморфны выгляд; яе маляванні ў абліччы вялікай, як курыца, фунтаў на пяць, зялёной жабы. Жывучы ў рэчцы і назіраючы за тым, як бабы перылі пранікамі палотны, жаба-Л. выходзіла на кладку і таксама біла па ёй лапамі. Людзі асерагаліся быць укушанымі такой жабай і таму баяліся біць яе.

Lit.: F e d e r o w s k i M. Lud białoruski. Kraków, 1897. T. 1. S. 36, 273; Тоe ж. Kraków, 1902. T. 2, cz. 1. S. 266—267; Легенды і паданні. Мн., 1983. С. 169.

У. А. Васілевіч.

ЛОЙМА, Л о ў м а, Ч а р ц і х а, злы дух, які выступае ў жаночым абліччы. Мела страшны выгляд: раскудлачаныя косы, вялікія адвіслыя грудзі. Месцам жыхарства Л. называлі балота, лазняк, дзе яны страшылі баб, чапляліся да мужчын. Нар. ўяўленне звязала постась Л. з выкраданнем ёй малых прыгожых дзяцей, паколькі яе ўласныя чарцяніты былі брыдкія. Л. падхоплівала на дарозе, на мяжы ці нават у хаце дзіця, якое маці, адыходзячы, забыла перахрысціць, і пакідала на яго месцы сваё. Падмяненае дзіцярайлі пакласці на заходзе сонца на парозе і біць асінавымі дубцамі (gl. *Асіна*), пакуль чарціха не прыйдзе па сваё чарцянія. Аддаючы назад чалавечасе дзіця, яна дакарала жанчыну: «Я тваё так пеленгавала, а ты маё б'еш». На Беласточчыне Л. называлі блізкіх да русалак незвычайнай красы і прывабнасці лясных дзеў, якія з'яўляліся маладым, ладным і дужым мужчынам, што выпальвалі ў лясных нетрах вугаль. Варта такому стомленаму пры вырубе дрэў і ладкаванні іх у капец прылегчы на мяккім імху, як падыходзіла Л., спавівала вэлюмам сваіх шаўкавістых кос, абсыпала гарачымі пацалункамі, песціла прругкімі, бы лясныя яблычкі, грудзьмі і, распаліўши мужчыну да кахання, выслізгвала з аб-